

# ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 197 (5273)  
ПЯТН ЦА  
30  
ЖНІУНЯ  
1935 г.  
год выдання XVIII

## БОЛЬШЭВІЦКАЕ ПАПЯРЭДЖАННЕ

Сёння мы публікуем пастановы ЦК КП(б) Беларусі аб ходзе правяркі партыйных дакументаў у ЛЕЛЬЧЫЦКАЙ, УЗДЗЕНСКОЙ, ГЛУСКАЙ і ПЕТРЫКОўСКАЙ партыйных арганізацыях.

Цэнтральны Камітэт адмяніў правярку партыйных дакументаў, праведзеную ў уздзенскай і лельчыцкай партыйных арганізацыях, а таксама адменена правярка партдакументаў у частцы пярвічных партыйных арганізацый Глускага і Петрыкоўскага раёнаў.

Рашэнне Цэнтральнага Камітэта яшчэ і яшчэ раз зэклімае ўсю партыйную арганізацыю Беларусі да павышэння большэвіцкай пільнасці, да бязлітаснага выкрыцця ўсіх жулікаў, і прахадзімцаў, усіх ворагаў партыі, ашуканчым шляхам атрымаўшых партыйныя білеты для сваёй гнуснай падрыўной дзейнасці.

На КП(б) Беларусі, як на пярэдняй партарганізацыі, ляжаць выключна вялікія і адказныя задачы.

Зорная большэвіцкая пільнасць, непрымірныя бязлітаснасць да ворагаў партыі, большэвіцкая чыстая радаў партыі, маналітная згуртаванасць усёй КП(б)Б вакол сталінскага Цэнтральнага Камітэта і вялікага СТАЛІНА — вось чаго патрабуе партыя ад кожнага комуніста.

Праверка партыйных дакументаў ёсць важнейшая палітычная задача. Ускрыць да канца і выгнаць з партыі жулікаў, прахадзімцаў, контррэволюцыйных траціцкістаў, двурушнікаў, усіх ворагаў партыі — важнейшая задача правадзімай правяркі.

ЦК ВКП(б) у сваім пісьме ад 13 мая патрабаваў ад усіх партыйных арганізацый і іх кіраўнікоў, ад кожнага комуніста выключнай адказнасці за правадзімую работу, патрабаваў прывядзення ў поўны парадак усёй партыйнай гаспадаркі. У сваіх рашэннях Цэнтральны Камітэт не раз падкрэсліваў, што правярка партыйных дакументаў ёсць важнейшая палітычная задача ўсёй партыі. Гэтага ярка і не зразумелі некаторыя кіраўнікі раённых партыйных арганізацый Беларусі.

Замест большэвіцкай мабільнасці комуністаў на выкрыццё і выяўленне ўсіх ворагаў партыі, замест разгортвання спраўднёй большэвіцкай крытыкі і самакрытыкі, замест вывучэння жыццёвага шляху кожнага комуніста, некаторыя кіраўнікі, як нап. уздзенскай і лельчыцкай

ВКП(б) ад 13 мая ў гэтых арганізацыях прапрацавана фармальна, без уцягнення ў актыўнае абмеркаванне мас, членаў і кандыдатаў партыі. Ва многіх партыйных арганізацыях на мясцах яшчэ і па сёнешні дзень гуляе шкоднейшая апартуністычная «тэорыя» — мы ўсіх ведаем і няма чаго нам вывучаць кожнага комуніста.

У рэзультате невялікай адносін да правяркі партыйных дакументаў з боку райкомаў КП(б)Б і ў асабліваці сакратароў РК: уздзенскага — т. САПУН, лельчыцкага — т. АСІНСКІ, петрыкоўскага — т. АРАШЧУК і глускага — тав. КРАЎЧАНКА, пасля праведзенай імі правяркі ў партарганізацыях сталіся яўныя ворагі партыі. Кіраўнікі гэтых партыйных арганізацый не толькі не выкрылі ворагаў партыі, але і не папрабавалі правярць прыналежнасць партыйных дакументаў у тых выпадках, калі іх уладальнікі выклікаў яўнае сумненне. Больш таго, у радзе выпадкаў былі факты, калі выкрываўчыя матэрыялы на асобных членаў партыі якія падаваліся ў райкомы, не разглядаліся, а танулі ў бюракратычных папках. Такого роду адносін да важнейшай палітычнай задачы ёсць найцяжэйшая злчынасць перад партыяй. І зусім заслужана з усёй рашучасцю ЦК КП(б)Б прыцягнуў да партыйнай адказнасці кіраўнікоў партарганізацый, папярэдзіўшы іх, што, калі яны не правяць дапушчаных імі памылак, яны паставяць сябе па-за радамі партыі. Рашэнне ЦК КП(б)Б яшчэ і яшчэ раз укажае і папярэджвае ўсе партыйныя арганізацыі аб выключнай адказнасці правадзімай работы.

Усякому верхгледству, усякому арганізацыйнай распушчанасці павінен быць нанесен рашучы ўдар.

Сакратары райкомаў павінны зразумець, што яны нясуць найстражэйшую адказнасць перад партыяй за кожнага правяраемага члена партыі.

Партыя не можа цягнуць такога становішча, калі асобным кіраўнікі партарганізацый дапускаюць выключную благадушнасць і фармальныя адносін да справы. Чаго варта размовы аб павышэнні пільнасці з боку сакратароў райкомаў САПУН, АРАШЧУКА, АСІНСКАГА і КРАЎЧАНКА, калі яны самі на справе дапускаюць выключную бязадказнасць.

Большэвіцкая пільнасць патрабуе

спраўдвае ганаровае званне члена партыі — вось чаго патрабуе ЦК ад кожнага сакратара райкома, не гаворачы ўжо пра кожнага кіраўніка пярэдняй партарганізацыі.

Мала ўскрыць ворага. Трэба выкрыць яго сувязі, яго намеры, да канца ўскрыць, якім шляхам і хто вінават у тым, што ён прыкрываўся партыйным дакументам. Трэба цвёрда памятаць, што за кожным ворагам стаяць канкрэтныя яго алекунны, канкрэтныя людзі, і х патрабна таксама бязлітасна выкрываць. Усяму гнілом лібералізму, усякім апартуністычным настроям павінен быць нанесен рашучы ўдар.

У правярку партыйных дакументаў павінен быць прыцягнут кожны комуніст не толькі як правяраемы, але і актыўна дапамагаючы ў правярцы. Для гэтага трэба яшчэ і яшчэ раз больш заваждыць увагу на павышэнні большэвіцкай пільнасці, на рашучым разгортванні самакрытыкі.

Самакрытыка не павінна быць беспрыкладнай. Мала таго, што выяўляюцца недахопы, трэба ведаць і выкрываць канкрэтныя вінаваты. Трэба пачаць разбіваць маляўшчыя паяўленні сямейнасці, кругавой перуны. Большэвіцкая самакрытыка канкрэтная, і толькі такая самакрытыка нам патрэбна.

Цэнтральны Камітэт не раз падкрэсліваў, што правярка партыйных дакументаў павінна суправаджацца ўздымам усёй арганізацыйнай, партыйна-масавай і выхавальчай работы, яна павінна яшчэ больш спрыяць выяўленню выраслых правяраемых кадраў большэвіцкага актыва. Між тым гэты бок справы ў некаторых партыйных арганізацыях на мясцах забываюць, што з'яўляецца ў кожнай недапушчальным.

Рашэнні Цэнтральнага Камітэта ёсць сур'ёзнае папярэджанне ўсіх партыйных арганізацый.

Безагаворачна выканаць рашэнні партыі, да канца ачысціць нашы рады ад усіх ворагаў партыі — вось што патрабуецца зараз ад кожнага кіраўніка партыйнай арганізацыі, ад кожнага комуніста ў паасобку.

Рашэнні ЦК КП(б)Б абавязваюць усю КП(б)Б, усіх комуністаў, якія працуюць на рубяжы з капіталістычным Захадам, у сто крат павысіць разволюцыйную пільнасць і большэвіцкую непрымірнысць да ўсіх ворагаў партыі і іх дапаможнікаў.

Разгаворачна выканаць рашэнні партыі, да канца ачысціць нашы рады ад усіх ворагаў партыі — вось што патрабуецца зараз ад кожнага кіраўніка партыйнай арганізацыі, ад кожнага комуніста ў паасобку.

## АБ ХОДЗЕ ПРАВЕРКІ ПАРТДАКУМЕНТАУ ПА ЛЕЛЬЧЫЦКАЙ ПАРТАРГАНІЗАЦЫІ

Пастанова бюро ЦК КП(б)Б

Бюро ЦК КП(б)Б адзначае, што сакратар Лельчыцкага РК КП(б)Б т. Асінін і бюро райкома, замест большэвіцкай рэалізацыі пісьма ЦК ВКП(б) аб правярцы партдакументаў, сталі на шлях ігнаравання ўсіх укаванняў ЦК ВКП(б) і ЦК КП(б)Б аб самай дасканалай глыбокай правярцы партдакументаў кожнага комуніста і вывучэнні аўтабіяграфічных даных і жыццёвага шляху комуніста.

Замест мабільнасці ўсёй партыйнай арганізацыі на выяўленне і выкрыццё жулікаў і прахадзімцаў, ашуканчым шляхам пралезшых у партыю, сакратар райкома т. Асінін правёў прапрацоўку закрытага пісьма ЦК ВКП(б) у партарганізацыі фармальна. На кустаным сходзе комуністаў-адзіночак Лельчыцкага сельсовета спрэчкі былі накіраваны на абмеркаванне пытанняў аб райбольніцы, гаспадарчых пытанняў і комуністам-адзіночкам не была растлумачана ўся палітычная важнасць правадзімай партыйнай работы па правярцы партдакументаў і неабходнасць шырокага выкрыцця і выгнання з партыі жулікаў і прахадзімцаў. У пярвічнай партарганізацыі РКВК пісьмо ЦК ВКП(б) зусім не абмяркоўвалася. У партарганізацыі МТС абмеркаванне пісьма было пастаўлена чацвёртым пытаннем парадку дня — пасля пытанняў аб рабоце рэдакцыі, вылісцы газет і інш. Значэнне партактыва ў справе мабільнасці партарганізацыі на ачышчэнне партыі ад чужых людзей райкомам было змазана: замест мабільнасці партактыва на выкрыццё жулікаў і прахадзімцаў шло партактыва абмежаваўся агульнымі размовамі аб пільнасці і не прыняў навашнякага рашэння па пісьму ЦК ВКП(б).

У рэзультате такіх фармальна-бюракратычных адносін да рэалізацыі важнейшага палітычнага дакумента — закрытага пісьма ЦК ВКП(б), у райком паступіла ўсяго толькі дзве заявы выкрываўчага характару, але нават і гэтыя заявы да гэтых часоў сакратаром раённага камітэта не расследаваны. Да гэтых часоў асталася нерасследванай заява на кандыдата партыі **Варабей**, якая абвінавачваецца ў тым, што яна ў 1919 г. у часе зачэцця тэрыторыі раёна белапаліцамі выдала апошнім комуніста, які быў расстраляны. Не праведзена ніякага расследвання па заяве на кандыдата партыі т. **Боба**, што ён паходзіць з кулацкага асяроддзя.

Сама правярка партдакументаў т. Асінін была зведзена да простага фармальнага зверкі і супастаўлення партбілета з другімі дакументамі. У часе правяркі было парушана важнейшае ўказанне ЦК ВКП(б) аб зверцы ўсіх партбілетаў са справачнікам ануляваных партбілетаў, і ні адзін партбілет са справачнікам зверан не быў.

Усё гэта прывяло да таго, што правярку прайшлі рад комуністаў, у якіх у партдакументах аказаліся буйнейшыя дэфекты і сапраўднасць і прыналежнасць гэтых дакументаў даным комуністам патрабавалі сур'ёзнага расследвання. Так, у партдакументах комуніста **Круцько** — пам. дырэктара МТС на палітчастцы — т. Асінін не знайшоў ніякіх дэфектаў, між тым, як выявілася, у партбілеце Круцько адсутнічаюць маркі аб прахаджэнні чыстак партыі 1929 і 1933 г. г.; ва ўчотнай картцы Круцько ёсць рад падчыстак і выспраўленняў: адсутнічае пячатка на ўчотнай картцы; ва ўчотнай картцы

указана, што Круцько прымаўся харкаўскай партарганізацыяй у 1919 г., пры правярцы-ж партдакументаў Круцько выявілася, што Круцько ў той час у Харкаве не быў і працаваў у Казлове. Сам Круцько паходзіць з-за граніцы. Таксама прайшоў правярку без дэталнага расследвання ўсіх аўтабіяграфічных даных член партыі **Данецкі**, у адносінах якога, як паходзячага з-за граніцы, састаўлена заява ў ППС, патрабавалася сур'ёзная правярка ўсёй яго работы ў мінулым, прабывання ў Чырвонай арміі і самога факту ўступлення ў партыю.

Усе гэтыя буйнейшыя дэфекты для райкома асталіся незаўважнымі і ва ўказаных таварышоў партбілеты не былі затрыманы.

Праверкай актаў і ўчотных карткаў у лельчыцкай партарганізацыі ўстаноўлена, што па 83 буйнейшых дэфектах, выяўленых ва ўчотных картках, сакратаром райкома т. Асінін не толькі не праведзена ніякага расследвання, але нават гэтыя дэфекты не былі ўскрыты і адлюстраваны ў актах.

Сакратар райкома т. Асінін груба парушыў дырэктыву ЦК аб недапушчальнасці ўнясення выпраўленняў ва ўчотныя карткі. Замест сур'ёзнага і глыбокага расследвання кожнага дэфекта тав. Асінін ўносіў выпраўленні ва ўчотныя карткі (ставіў пячаткі на ўчотных картках, дзе такія адсутнічалі, адначай ва ўчотнай картцы партарганізацыю, дзе быў прынят комуніст, на паставе адной толькі заявы, данай комуністам, і т. д.).

Выходзячы з гэтага, бюро ЦК КП(б)Б пастаўляе:

1. Адмяніць правярку партдакументаў па Лельчыцкай партарганізацыі.  
2. Абавязаць сакратара Лельчыцкага РК КП(б)Б т. Асініна правяраць партдакументаў, мабільна-актыўнасць партарганізацыі на выкрыццё ўсіх прахадзімцаў, жулікаў, чужакоў, пралезшых у партыю.

цы ўказана, што Круцько прымаўся харкаўскай партарганізацыяй у 1919 г., пры правярцы-ж партдакументаў Круцько выявілася, што Круцько ў той час у Харкаве не быў і працаваў у Казлове. Сам Круцько паходзіць з-за граніцы. Таксама прайшоў правярку без дэталнага расследвання ўсіх аўтабіяграфічных даных член партыі **Данецкі**, у адносінах якога, як паходзячага з-за граніцы, састаўлена заява ў ППС, патрабавалася сур'ёзная правярка ўсёй яго работы ў мінулым, прабывання ў Чырвонай арміі і самога факту ўступлення ў партыю.

Усе гэтыя буйнейшыя дэфекты для райкома асталіся незаўважнымі і ва ўказаных таварышоў партбілеты не былі затрыманы.

Праверкай актаў і ўчотных карткаў у лельчыцкай партарганізацыі ўстаноўлена, што па 83 буйнейшых дэфектах, выяўленых ва ўчотных картках, сакратаром райкома т. Асінін не толькі не праведзена ніякага расследвання, але нават гэтыя дэфекты не былі ўскрыты і адлюстраваны ў актах.

Сакратар райкома т. Асінін груба парушыў дырэктыву ЦК аб недапушчальнасці ўнясення выпраўленняў ва ўчотныя карткі. Замест сур'ёзнага і глыбокага расследвання кожнага дэфекта тав. Асінін ўносіў выпраўленні ва ўчотныя карткі (ставіў пячаткі на ўчотных картках, дзе такія адсутнічалі, адначай ва ўчотнай картцы партарганізацыю, дзе быў прынят комуніст, на паставе адной толькі заявы, данай комуністам, і т. д.).

Выходзячы з гэтага, бюро ЦК КП(б)Б пастаўляе:

1. Адмяніць правярку партдакументаў па Лельчыцкай партарганізацыі.  
2. Абавязаць сакратара Лельчыцкага РК КП(б)Б т. Асініна правяраць партдакументаў, мабільна-актыўнасць партарганізацыі на выкрыццё ўсіх прахадзімцаў, жулікаў, чужакоў, пралезшых у партыю.

тышкага РК КП(б)Б т. Асініна правесці паўторную прапрацоўку пісьма ЦК ВКП(б) па бюро райкома, партактыве, у пярвічных партарганізацыях і з комуністамі-адзіночкам і паўторную правярку партдакументаў усіх комуністаў, растлумачыўшы партарганізацыі, што паўторная правярка праводзіцца таму, што сакратар РК т. Асінін падышоў да правяркі партдакументаў фармальна і груба парушыў дырэктыву ЦК.

3. За фармальнае правядзенне правяркі партдакументаў абвясціць сакратара Лельчыцкага РК КП(б)Б т. Асініна сур'ёзную вымову, папярэдзіўшы яго, што ў выпадку, калі ім неадкладна не будуць выпраўлены дапушчаныя ім буйнейшыя палітычныя памылкі і калі не будзе забяспечана мабільнасць партарганізацыі на шырокае выкрыццё і ачышчэнне партарганізацыі ад жулікаў і прахадзімцаў, т. Асінін паставіць сябе па-за радамі партыі.

4. Папярэдзіць членаў бюро Лельчыцкага РК КП(б)Б, што калі ім не будзе забяспечана глыбокая і дасканалая правярка партдакументаў кожнага комуніста, ЦК вымушан будзе паставіць пытанне аб магчымасці іх далейшага прабывання ў партыі.

5. Абавязаць т. Асініна закончыць паўторную правярку партдакументаў да 1 кастрычніка, прадставіўшы ў ЦК к 15 верасня дакладную запіску аб ходзе рэалізацыі закрытага пісьма ЦК ВКП(б).

6. Для растлумачэння гэтага рашэння ЦК камандзіраваць у лельчыцкую партарганізацыю т. Чарнушэвіча.

## АБ ХОДЗЕ ПРАВЕРКІ ПАРТДАКУМЕНТАУ ПА УЗДЗЕНСКОЙ ПАРТАРГАНІЗАЦЫІ

Пастанова бюро ЦК КП(б)Б

Бюро ЦК КП(б)Б адзначае, што не глядзячы на ўказанне ЦК ВКП(б) і неаднаразовыя папярэджанні з боку бюро ЦК КП(б)Б аб неабходнасці дасканалай і сур'ёзнай правяркі партдакументаў, сакратар РК КП(б)Б т. Сапун і бюро РК не зразумелі палітычнай важнасці ўкаванняў ЦК ВКП(б) аб правярцы партдакументаў і правядзення сакратаром РК тав. Сапун фармальна, у выніку чаго быў прапушчаны без усякага расследвання рад буйнейшых дэфектаў у партдакументах у раду комуністаў, партыйнасць якіх выклікае вялікае сумненне і патрабуе найстражэйшай правяркі.

Сакратаром РК КП(б)Б т. Сапун не былі выяўлены і лічэцца прапушчанымі наступныя дэфекты:

сходзе калгаснікаў супроць выключэння кулака Каронка з калгаса. Родная сястра і два швагры Лукашэвіча высланы, адзін з якіх сдужыў у Дзяснікіна. Лукашэвіч увесь час падтрымлівае з гэтымі сваякамі сувязь.

4) **Буцько** — парторг саўгаса «Ануфрав», у 1919 годзе з Чырвонай Расіі выехаў заграніцу, не

правяраць партдакументаў, мабільна-актыўнасць партарганізацыі на выкрыццё ўсіх прахадзімцаў, жулікаў, чужакоў, пралезшых у партыю.

3. За фармальнае адносін да рэалізацыі пісьма ЦК ВКП(б) і за грубае парушэнне дырэктыў ЦК ВКП(б) аб правярцы партдакументаў абвясціць сакратара РК КП(б)Б т. Сапун сур'ёзную вымову

у саім партыйнай гаспадаркі. у сваіх рашэннях Цэнтральны Камітэт не раз падкрэсліваў, што праверка партыйных документаў ёсць важнейшая палітычная задача ўсёй партыі. Гэтага якрэз і не зразумелі некаторыя кіраўнікі раённых партыйных арганізацый Беларусі.

Замест большэвіцкай мабілізацыі камуністаў на выкрыццё і выяўленне ўсіх ворагаў партыі, замест разгортвання сапраўднай большэвіцкай крытыкі і самакрытыкі, замест вывучэння жыццёвага шляху кожнага камуніста, некаторыя кіраўнікі, як напр., уздзенскай і пельчыцкай партарганізацый, звялі ўсю праверку да фармальнага боку, да вузка тэхнічнай справы. Письмо ЦК

Партыя не можа цяпець такога становішча, калі асобныя кіраўнікі партарганізацый дапускаюць выключную благадушнасць і фармальныя адносіны да справы. Чаго варта размовы аб павышэнні пільнасці з боку сакратароў райкомаў САПУН, АРАШЧУКА, АСІНСКАГА і КРАУЧАНКА, калі яны самі на справе дапускаюць выключную безадказнасць.

Большэвіцкая пільнасць патрабуе не размоў, а адказнасці. Ведаць кожнага камуніста, ведаць увесь яго жыццёвы шлях, ведаць, некалькі ён

партыі, да канца ечысціць нашы рады ад усіх ворагаў партыі—вось што патрабавецца зараз ад кожнага кіраўніка партыйнай арганізацыі, ад кожнага камуніста ў пасобку.

Рашэнні ЦК КП(б)Б абавязваюць усю КП(б)Б, усіх камуністаў, якія працуюць на рубяжы з капіталістычным Захадам, у сто крат павысіць рэвалюцыйную пільнасць і большэвіцкую неспрымлімасць да ўсіх ворагаў партыі і іх дапаможнікаў.

Разграміць аскопкі ворага, да канца выкрыць яго антысавецкія махінацыі — важнейшая задача кожнага члена КП(б)Б. Да гэтага заклікае і абавязвае нас партыя Леніна—Сталіна і вялікі СТАЛІН.

## АБ ХОДЗЕ ПРАВЕРКІ ПАРТЫЙНЫХ ДОКУМЕНТАУ ПА ГЛУСКАЙ ПАРТАРГАНІЗАЦЫІ

### Пастанова бюро ЦК КП(б)Б

Бюро ЦК КП(б)Б адзначае, што ў радзе пярвічных партыйных арганізацый Глускага раёна палітычнае значэнне закрытага пісьма ЦК ВКП(б) і правадзімай партыйнай работы па праверцы партдакументаў было растлумачана зусім недавальняюча, а праверка значнай колькасці камуністаў у Глускай партарганізацыі праведзена фармальна. На сходах у пярвічных партарганізацыях МТС і НКУС закрытае пісьмо ЦК ВКП(б) было пастаўлена 4-м пытаннем, у выніку чаго палітычнае значэнне пісьма было па сутнасці змазана. Пры праверцы партдакументаў камуністаў з партарганізацый РВК, райсапжыўсаюза, саўгаса «Вяснова» зусім не былі ўлічаны выступленні асобных камуністаў, выкрываючых чужакоў, пралезлых у партыю. Ужо пасля праверкі партдакументаў былі ўскрыты чужыя партыі людзі, якія трайшлі праверку і білеты якіх не былі затрыманы.

Так, былі правяраны і вернуты партдакументы **Ліўшыцу** з партарганізацыі лесспрамгаса, які, як вядома пасля выявілася, аказаўся трацкістам, утайў свой удзел у трацкіскай апазіцыі. Ужо пасля праверкі партдакументаў **Чырліна** зноў быў выкрыты, як выхадзец з сям'і гандляра-лішэнца, утайўшы гэта ад партыі, які займаўся раскрадваццём памольнага збору і падробкай документаў.

Сакратаром Глускага райкома т. **Краўчанка** не прымаецца ніякіх мер к быстрайшаму апэратыўнаму расследаванню заяў выкрываўчага характару, паданых на камуністаў, і расследаванне большай часткі гэтых заяў не даведзена да канца. Райком не даваў да ведама пярвічных партарганізацый вынікаў іх расследавання аб кожнай з паданых заяў, і кожны факт выкрыцця жу-

ліка і прахадзімца не выкарыстоўваецца раённым камітэтам для далейшай мабілізацыі партарганізацыі на ачышчэнне партыі ад чужых людзей.

Абследаваннем становішча ўчотных картак і актаў па праверцы партдакументаў у Глускім райкоме, праведзеным інструктарам ОРПО ЦК КП(б)Б, устаноўлена, што буйнейшыя дэфекты да 25 камуністаў пры праверцы партдакументаў выкрыты не былі, і па гэтых дэфектах не праведзена ніякага расследавання. Ва ўчотнай картцы камуніста **Ерыга** няма ўказання, якой партарганізацыі ён прыняты ў члены партыі; ве зацісана, дзе Ерыга працаваў з 1917 па 1928 год. Гэтыя дэфекты не былі ўскрыты і па іх не праведзена ніякага расследавання. Таксама не праведзена ніякага расследавання ў адносінах сапраўднасці прыналежнасці партдакументаў камуністу **Альтшулеру**, у якога ва ўчотнай картцы адсутнічае час прыёму ў партыю, няма адзнакі, якой арганізацыяй прыняты, прозвішча Альтшулера выпраўлена, а імя і па бацьку напісана другім чарнідам. У адносінах партдакументаў камуніста **Ісмаковіча** ў акце значыцца, што дэфектаў няма, між тым, як абследаваннем устаноўлена, што ва ўчотнай картцы **Ісмаковіча** выпраўлены імя і па бацьку і не ўказаны чысло і месяц уступлення ў партыю.

Такія-ж буйнейшыя дэфекты ўскрыты і ў партдакументах другіх камуністаў, і гэтыя дэфекты сакратаром райкома ў часе праверкі выяўлены не былі.

Выходзячы з гэтага, бюро ЦК КП(б)Б пастаўляе:

1. Адмяніць праверку партдакументаў па пярвічных партарганізацыях МТС, РО НКУС, РВК, саў-

гаса «Вяснова», райсапжыўсаюза і лесспрамгаса, а таксама ў адносінах усіх тых камуністаў, у якіх у партдакументах выяўлены дэфекты, не ўскрыты пры праверцы партдакументаў сакратаром райкома, прапанаваўшы тав. Краўчанка правесці ў другі раз прапрацоўку закрытага пісьма ЦК ВКП(б) і праверку партдакументаў ва ўказаных пярвічных партарганізацыях і ў асобных камуністаў.

2. Указаць т. Краўчанка і бюро Глускага райкома на тое, што выкрываўчая работа ў партарганізацыях разгорнута зусім недастаткова.

Прапанаць т. Краўчанка правесці адзіны партдзень і раённы партсход, дзе абмеркаваць ход праверкі партдакументаў і данае рашэнне ЦК КП(б)Б, мабілізаваўшы камуністаў на шырокае выкрыццё жулікаў і прахадзімцаў, ашуканчым шляхам атрымаўшых партбілеты.

3. Абавязаць т. Краўчанка к 10 верасня закончыць расследаванне ўсіх паданых заяў, вынікі расследавання абмеркаваць на бюро і давесці да ведама пярвічных партарганізацый.

4. Папярэдыць т. Краўчанка, што, калі ім не будзе забяспечана сур'езная і глыбокая праверка партдакументаў камуністаў, па якіх бюро ЦК адмяніла праверку, ЦК вымушан будзе паставіць пытанне аб адмене праверкі па ўсёй партарганізацыі і прыцягненні сакратара да найстражэйшай партадказнасці.

5. Абавязаць т. Краўчанка прапрацаваць данае рашэнне ва ўсіх пярвічных партарганізацыях і к 10 верасня прадставіць у ЦК запіску аб ходзе рэалізацыі закрытага пісьма ЦК ВКП(б).

## АБ ХОДЗЕ ПРАВЕРКІ ПАРТДАКУМЕНТАУ ПА УЗДЗЕНСКАЙ ПАРТАРГАНІЗАЦЫІ

### Пастанова бюро ЦК КП(б)Б

Бюро ЦК КП(б)Б адзначае, што, не глядзячы на ўказанне ЦК ВКП(б) і неаднаразова папярэджанні з боку бюро ЦК КП(б)Б аб неабходнасці дасканалай і сур'езнай праверкі партдакументаў, сакратар РК КП(б)Б т. Сапун і бюро РК не зразумелі палітычнай важнасці ўказанняў ЦК ВКП(б) аб праверцы партдакументаў і звялі яе па сутнасці да тэхнічнай зверкі дакументаў, у выніку чаго змазалі палітычны сэнс праверкі партдакументаў і не мабілізавалі партарганізацыю на выкрыццё ворагаў партыі, жулікаў і чужых партыі людзей.

Тав. Сапун не зразумела таго, што пагражэнскае Уздзенскага раёна патрабавала асаблівай увагі і асаблівай сур'езнасці і пільнасці ў праверцы партдакументаў, патрабавала, каб быў па сутнасці правяран кожны камуніст — яго жыццёвы шлях і аўтабіяграфічныя даныя.

У партарганізацыі пісьмо ЦК ВКП(б) было прапрацавана фармальна. Замест разгортвання выкрываўчай работы і большэвіцкай крытыкі і самакрытыкі амаль ва ўсіх пярвічных партарганізацыях пры прапрацоўцы пісьма абмежаваліся агульнымі разважаннямі. Рашэнні ЦК ВКП(б) аб праверцы партдакументаў па Заходняй і Варонежскай абласцях у партарганізацыях зусім не прапрацаваны.

У выніку фармальнага падыходу да рэалізацыі закрытага пісьма ЦК ВКП(б) ад 13 мая і адсутнасці мабілізаванасці партыйнай арганізацыі на выкрыццё жулікаў і прахадзімцаў у працэсе прапрацоўкі пісьма і праверкі партыйных дакументаў — у РК не наступіла ад камуністаў заяў выкрываўчага характару.

Сама праверка партдакументаў

праводзілася сакратаром РК тав. Сапун фармальна, у выніку чаго быў прапушчан без усякага расследавання рад буйнейшых дэфектаў у партдакументах у раду камуністаў, партыйнасць якіх выклікае вялікае сумненне і патрабуе найстражэйшай праверкі.

Сакратаром РК КП(б)Б т. Сапун не былі выяўлены і лічачца правяранымі, як не маючых дэфектаў у партдакументах:

1) **Доўнер** — загадчык аддзела мясцовай прамысловасці РВК — член партыі з 1925 года, у якога ў партдакументах няма адзнакі якой арганізацыяй прыняты кандыдаты і пераведзены ў члены. Ёсць разыходжанне партстажу ва ўчотнай картцы і партбілеце. Партбілет Доўнерам атрыман узамем часовага пасведчання, выдадана на Украіне. Сам Доўнер жанаты на дачцы высланага кулака-спекулянта, браты жонкі Доўнера — белавардзейцы, аб якіх ёсць даныя, што яны расстрэльвалі чырвоных у часе польскай акупацыі. Сёстры яго жонкі высланы. Доўнер увесь час меў і зараз мае з імі сувязь.

2) **Кіц** — старшыня рабачкома саўгаса «Уздзянка», кандыдат партыі. Бацька Кіца і брат у 1922 годзе выехалі за мяжу. Матка Кіца да 1934 года жыла на яго ўтрыманні (пры ім) і ў 1934 годзе выехала за мяжу. Кіц не раз асабіста хадайнічаў аб дазволе выезду яго маткі за мяжу. Брат Кіца ў 1929 годзе нелегальна прабаваў перайсці на савецкую тэрыторыю. Кіц увесь час падтрымліваў са сваімі сваякамі сувязь.

3) **Лукашэвіч** Адам — член партыі, настаўнік, будучы сакратаром партыйнай ячэйкі ў 1933 г. данусяў у калгас кулака Карэнка, абараняў яго, галасаваў на

выключэння кулака Карэнка з калгаса. Родная сястра і два швагры Лукашэвіча высланы, адзін з якіх служыў у Дзешніна. Лукашэвіч увесь час падтрымлівае з гэтымі сваякамі сувязь.

4) **Буцько** — парторг саўгаса «Ануфрава», у 1919 годзе з Савецкай Расіі выехаў за мяжу, не глядзячы на прызыўны год нараджэння, у Чырвонай арміі не служыў, перапрацаваў дакументы з 1900 г. па 1904 г. нараджэння.

5) **Кароль** Леон — кандыдат партыі, старшыня калгаса. Ёсць матэрыялы, што Кароль быў лезертырам Чырвонай арміі. І яшчэ цэлы рад класава-чужых элементаў астатліся нявыкрытымі і прайшлі праверку партдакументаў.

Разам з гэтым камісіяй ЦК ўскрыты ў партдакументах 50 камуністаў буйнейшыя дэфекты, па якіх т. Сапун не толькі не правяла пільнага расследавання, а нават не выявіла іх.

Тав. Сапун замест дакладнага расследавання прычыны узнікнення кожнага дэфекту ў партдакументах груба парушыла дырэктыву ЦК ВКП(б), уносячы ў партыйныя дакументы выпраўленні без усякай праверкі, грунтуючыся толькі на заяве камуніста.

Выходзячы з гэтага, бюро ЦК КП(б)Б пастаўляе:

1. Адмяніць праверку партдакументаў па уздзенскай партарганізацыі.

2. Правесці паўторную прапрацоўку пісьма ЦК ад 13 мая на бюро РК, райпартактыве, у пярвічных партарганізацыях і з камуністамі-адзіночкамі і паўторную праверку партдакументаў ва ўсёй райпартарганізацыі, шырока растлумачыўшы партарганізацыі ўсю дэрганізацыю.

праверцы партдакументаў, мабілізаваўшы актыўнасць партарганізацыі на выкрыццё ўсіх прахадзімцаў, жулікаў, чужакоў, пралезлых у партыю.

3. За фармальныя адносіны да рэалізацыі пісьма ЦК ВКП(б) і за грубае парушэнне дырэктыў ЦК ВКП(б) аб праверцы партдакументаў абвясціць сакратара РК КП(б)Б т. Сапун суровую вымову з папярэджаннем, што калі яно неадкладна не выправіць дапушчальных памылак і не забяспечыць большэвіцкай рэалізацыі пісьма ЦК ВКП(б), т. Сапун паставіць сябе па-за радамі партыі.

4. За безадказныя непартыйныя адносіны да зацвярджэння актаў праверкі на бюро РК, у выніку чаго былі зацверджаны акты на яўна чужых для партыі людзей, абвясціць усяму складу бюро РК КП(б)Б суровую вымову.

5. Абавязаць сакратара РК т. Сапун закончыць паўторную праверку партдакументаў да 1 кастрычніка і 15 верасня даць у ОРПО ЦК КП(б)Б падрабязную дакладную запіску аб рэалізацыі закрытага пісьма ЦК ВКП(б) гэтага рашэння.

6. Прапанаваць т. Сапун растлумачыць усёй партарганізацыі, што паўторная праверка партдакументаў праводзіцца па віне сакратара РК КП(б)Б і бюро, якія змазалі палітычнае значэнне рэалізацыі пісьма ЦК ВКП(б) і падышлі да праверкі безадказна і фармальна.

7. Для растлумачэння лага рашэння партарганізацыі камандзіраваць у Уздзенскі раён т. Задзернюка.

## АБ ХОДЗЕ ПРАВЕРКІ ПАРТДАКУМЕНТАУ У ПЕТРЫКОУСКАЙ ПАРТАРГАНІЗАЦЫІ

### Пастанова бюро ЦК КП(б)Б

Бюро ЦК КП(б)Б адзначае, што ў пярвічных партарганізацыях НКУС і лесаславу Петрыкоўскага раёна прапрацоўка закрытага пісьма ЦК ВКП(б) прапрацавана фармальна; крытыка і самакрытыка, накіраваная на выкрыццё жулікаў і прахадзімцаў у гэтых партарганізацыях, была праведзена павархоўна, у выніку чаго пры праверцы не быў ускрыты **Марцынкевіч**, меўшы сувязь з сям'ёй шпіёна-дыверсанта і выключаны з партыі пасля ўжо таго, як ён прашоў праверку партдакументаў. У адносінах

кумуніста **Будзіна** (партарганізацыя лесаславу) ужо пасля праверкі яго партдакументаў было ўскрыта, што ён дэзертыраваў з Чырвонай арміі і ўдзельнічаў у бандзе Балаховіча. Буйнейшыя дэфекты ў партдакументах шасці камуністаў не былі ўскрыты і расследаваны па гэтых дэфектах не было праведзена.

1. Бюро ЦК КП(б)Б адзначае, што за дапушчэнне фармальных адносін да праверкі партдакументаў сакратар Петрыкоўскага РК КП(б)Б т. **Арашчук** заслугоўвае найстражэйшага пакарання. Ад-

нак, улічваючы, што т. **Арашчук** па-большэвіцку прызнаў дапушчальную памылку і ўжо 19 жніўня прыняў рад мер да выпраўлення іх, абмежавацца аднамяна праверкі партдакументаў у партарганізацыях РО НКУС, лесаславу і МТС, абавязаўшы т. **Арашчука** правесці ў гэтых арганізацыях у другі раз прапрацоўку закрытага пісьма ЦК ВКП(б) і праверку партдакументаў камуністаў гэтых пярвічных партарганізацый, мабілізаваўшы камуністаў на выкрыццё ўсіх чужакоў, ашуканчым шляхам пралезлых у партыю.

2. Абавязаць т. **Арашчука** правесці па ўсёй партарганізацыі адзіны партдзень і раённы партсход, на якім абмеркаваць данае рашэнне бюро ЦК і ход праверкі партдакументаў у петрыкоўскай партарганізацыі, мабілізаваўшы ўсіх камуністаў на шырокае выкрыццё жулікаў і прахадзімцаў, пралезлых у партыю.

3. Абавязаць т. **Арашчука** гэтална расследаваць усё факты, звязаныя з абвінавачаннем дырэктара МТС т. **Семёнава** ў дапушчэнні ім на работу ў МТС выключаных з партыі трацкістаў.




каласнага ляду сталі ўжо рухаюцца ў справе далейшага ўмацавання калгасаў і расшырэння дабравольнай калектывізацыі. Зернавая праблема вырашана. Пачаўся і вялікіна расце ўдзельна жыццёлагадоўлі. Пачаўся велізарны, яшчэ неапрацоўваемы ўраджайныя землі і пачаўшыся паварот к інтэнсіўнаму земляробству, пры пастаянным росце прымянення аграпрамысловай і аграпрамысловай абсталявання дзякуючы калгасам і саўгасам магчымаць велізарнага размаху развіцця сацыялістычнага земляробства СССР.

III. Дасягнута карэннае паліпашніне матэрыяльнага становішча працоўных СССР і велізарнае павышэнне іх культурнага ўзроўню. Знікла беспрацоўе, расце колькасць і павышаецца кваліфіка-

цыя працаўладальнікаў і працаўладальніцаў у сацыялістычнай будоўлі. У будаўніцтва сацыялізма ўключаюцца маладыя, у саветскіх умовах вырашаныя пакаленні, якія не ведаюць капіталістычнай эксплуатацыі, нужды і бяспраўя і прызнаюць толькі інтэлексу, залаты і мэты сацыялізма. Навука і ўсе віды мастацтва сталі даступнымі для найшырэйшых мас. Акадэмікі, вучоныя, даследчыкі, аэтысты, пісьменнікі, мастакі і майстры ўсіх відаў мастацтва павярнулі ў бок працоўных. Усе гэтыя матэрыяльныя і культурныя дасягненні, як-бы яны не былі велізарны ў параўнанні з нядаўнім мінулым і ў параўнанні са становішчам працоўных у капіталістычных краінах, прадстаў-

ляюць сабой прычыны брацтва, свабоды і незалежнасці ўсіх народаў і нацый. СССР пачаўшы змагацца за захаванне міру паміж народамі, выкрывае агрэсіўныя планы імперыялістычных разбойнікаў і прымае ўсе неабходныя меры, каб забяспечыць абарону сацыялістычнай бацькаўшчыны працоўных усяго свету ад пагражаючага ёй драпежніцкага нападу імперыялістаў. І VII кангрэс Комуністычнага Інтэрнацыянала з залаваленнем канстатуе, што на месца старой царскай Расіі, усімі бітай, і на месца слабай савецкай краіны, стаяўшай у пачатку свайго развіцця перад магчымацю раздзелу яе імперыялі-

сты варажача імперыялістычнага чына. Атрыманая пры падтры-



Яхта «Савецкая Беларусь» перад Сухумам.

## 3.800 КІЛОМЕТРАУ НА ЯХЦЕ „СОВЕЦКАЯ БЕЛАРУСЬ“\*)

### НА ВОСТРАВЕ ТЭНДРЫ

Было за поўнач, калі мы паступалі ў дзверы дзяжурнага памяшкання маяка. Маракі былі вельмі незвычайны, убачыўшы ў навалішці двух чалавек, прышоўшых у трусах з мора. Хутка ў дзяжурным памяшканні было прынята рашэнне—неадкладна прывесці яхту да берагу, выцягнуць яе на сухазем. Гэта быў адзіны сродак выратаваць судно. Зараз-жа з маяка вышлі людзі выканаць вызначаны план.

Будуючае мора заглушала людскія галасы з берага, і звязанца з саманай яхты ўдалося толькі пры дапамозе сігнальных агнёў. Іа гэтых сігналах каманда абгаруўшы банкі, пачала падыходзіць да берагу. У дапамогу прыйшлі маракі, якія, не лічачыся з моцнымі хвалямі, кінуліся ў валу. Агульным намаганнем выцягнулі судно.

Трое сутак мы аставаліся на востраве, акружаныя брацкімі клонатамі і любоўю маракоў Тэндры. Мы чакалі перамены ветру. У гэтыя навалішчыя дні каманда БССР моцна падружылася з чырвонафлотцамі, і таварыскі вечар, арганізаваны на развітанне, прайшоў у дэплай, прыяцельскай абстаноўцы.

І калі яхта ўжо адышла далёка ад мора, каманда бачыла расквіцаны ў гонар фізкультурнікаў БССР такія і прывітанне з сігнальных цягаў:

— Шчаслівай дарогі!

\*) Каманду апаваданна камандзіра горада Гомель—Батум — т. Пятрышэўскага. Пачатак пл. у «Звяздзе» ад 25 жніўня.

### НА БУРНЫХ ХВАЛЯХ

Надвор'е спрыяла. Стаў сонечны дзень. Мора было спакойнае. Яхта прасоўвалася к порту Скадоўск. Каманда прыстрэльвала дэльфінаў. Праўда, дробнакаліберная вінтоўка не давала магчымаці пабіцца трафейў. Дэльфіны ўцякалі пасля першага стрэлу.

Па дарозе ў Скадоўск, аднак, каманда прышлася вытрымаць новае выпрабаванне. Барометр не прадвешчаў нічога добрага. Зноў насоўваліся шэрыя хмары, мігцелі зарніцы. Галубавата-зялёныя воды прымалі злавесны свінцовы алленак. З'явіліся белыя баранкі—прымета нарастаўшага хвалявання. Нам трэба было тэрмінова ісці к берагу, тым больш, што ў нас канчаліся запасы вады і харчоў.

Наступаў вечар. Мы здаліх бачылі ветлівыя аганькі рыбацкага пасёлка. Але магутны прыбой беспаваротна адрэзаў яхту ад берага. Час-ад-часу каманда бачыла людзей пасёлкаў. Яны падавалі нам нейкія сігналы. Але нічога нельга было разабраць. У гэтых умовах аставалася адно—ісці ў будуючае мора, далей ад берага, каб пазбавіцца ад пагрозы быць разбітым.

Каманда парашыла ісці па праточыні, злучаючай мора з невялікім ліманам. Дабрацца сюды азначала ўцячы ад навалішчы ў спякойнае бяспечнае месца. Каб ажыццявіць гэты план, мы накіравалі яхту ў мора, трымаючыся ад берага на адлегласці трох кіламетраў.

Атрымалася своеасаблівае спародніцтва. Калі навалішца разра-

зіцца раней, чым яхта прыдзе к праточыне, то за завесай дажджу і нізкіх воблакаў каманда не ўдасца знайсці яе, і тады прыдзецца вытрымаць навалішчы ў адкрытым моры, падваргаючыся ўсім выцядковасцям, на якія будуючае мора можа асудзіць невялікую групу людзей на слабым судне.

Таму мы яхту пусцілі на максімальную скорасць, хоць звычайна ў такіх выпадках бяруць рыфы—змяншаюць плошчу парусаў. Мы рызыкавалі быць зеракуленымі. Мы ішлі з вялікім крэнам, несучыся па бурных хвалях са шпаркасцю ітункі. Але нам злавалася, што мы рушым страшна марудна. Лавіруючы ля самага берага, рызкуючы кожную хвіліну апынуцца пад вадой, мы шчасліва прайшлі небяспечную, з прычыны моцнага берагавога прыбою, лінію, і праскочылі ў праточыну. Мы схаваліся ў ціхіх водах лімана.

Праз дзесяць-пятнаццаць мінут разразілася навалішца выключнай сілы.

### У СОНЕЧНЫ ДЗЕНЬ

Яхта «Савецкая Беларусь» трымае курс на Севастопаль. Берагоў не відаць. На першай вахце, ранняй — старшы вахпенны Міша Пракудзін. Ён каля рулі. Яго вочы сканцэнтраваны на картшчы компаса, затым ён пытліва прыглядаецца к вымпелу на вярхушцы мачты, намагаючыся вызначыць напрамак ветру. Часамі ён крыху заклапочана глядзіць на гарызонт — ці не насоўваецца шквал. Памочнік т. Пракудзіна па вахце Сёма Мельнікаў у вясёлым і добрым настроі. Весельчак Сёма сёння вы-

браў аб'ектам свайх жартаў дзяжурнага кока т. Паўлава.

У гэту спакойную сонечную раніцу каманда, вольная ад работ, сабралася на палубу. Усе загарылі, абветраныя, здаровыя, бадзёрыя. Лёгка брыз лянна надуў парусы павольна плыўшай яхты. На баке судна мы вызначаем па карце сваё месцазнаходжанне. Ідзем уздоўж берагоў на адлегласці ад іх на 25 кілометраў. Яхта ідзе да берагоў Крыма, якія вырысоўваюцца ў туманнай далечы, быццам воблакі.

Гадзіну таму назад наш «судовы Крэнкель», радыст Блюмкін перахаліў радыё-метэа-зводку. Чакаецца ўзмацненне ветру. Мы прывыклі да «капрызаў» мора. Трэба быць гатовымі да ўсяго, і я аддаю распараджэнне ўбраць з палубы ўсё непатрэбнае.

Мірна і спакойна працякае жыццё на палубе. Радыст Блюмкін ловіць Маскву, радыёстанцыю «Комінтэрн». Мы слухаем апошнія наведанні. У гэты час мы асабліва моцна адчуваем біццё пульсу вялікай краіны, нашай любімай сацыялістычнай радзімы.

Ціха плешчуцца хвалі аб борт яхты. На момант на палубе наступіла цішыня, а затым дружна, уз-

мапняючыся, разнесліся галасы людзей. Спявае каманда, спявае свае шматлікія любімыя песні. А калі зноў усё спіхла, загучэў наш неразлучны спадарожнік—патэфон, заведзены нястомнай рукою камісара пераходу т. Матлюка.

Так наблізіўся час абеду. Дзяжурны кока т. Паўлаў расставіў талеркі з суням. У яго яшчэ падрыхтаван сюрпрыз — пончыкі, верх кулінарнага майстэрства нашай судовай кухні. Вынаходства гэта належыць т. Пракудзіну, і за гэта каманда, знаходзячыся яшчэ ў Херсоне, ўрачыста ўзнагародзіла яго пачкай папярос «Дюбек». Але перад дзяжурным кокам т. Паўлавым, які прыгатаваў добры абед, зараз стаяла нялёгкае заданне — разбудзіць Калтавоўскага, які моцна спаў пасля начной вахты.

У Яхту мы прыбылі 23 ліпеня. Як і ўсюды на нашым шляху, нас пачаў спаткаць комсамольцы, фізкультурнікі горада. Чым далей мы прасоўваліся ўперад, тым больш мы выкрываем узростаючы інтарэс да нашага пераходу. У Яхце пачалося сапраўднае паломніцтва на нашае судно. Яхту наведвалі вялікія групы энтузіястаў «бальельшчыкаў» воднага спорту.

Каманда агледзела горад. На

магчымаць знайсці месца часовага тружанікаў у сістэме сацыялістычнай гаспадарні, дасягнуць карэннага паліпашніна свайго матэрыяльнага і духоўнага жыцця.

Інтэлігенцыя—неабходныя ўмовы і найшырэйшыя прасторы для ўдасканалення свайх ведаў, здольнасцей і талентаў, вялікія імпульсы і гарызонты для творчасці, карэннае паліпашненне матэрыяльнага і культурна-бытавога жыцця:

народам калоній і залежных краін — нацыянальнае вызваленне ад ярма імперыялістаў, магчымаць быстрымі тэмпамі падняць сваю народную гаспадарку на ўзровень самых перадавых краін, уздым і росквіт нацыянальнай культуры, свабодны і поўна-

сацыялізма ва ўсім свеце. Вось праматарскія задачы пераможнага сацыялізма ва ўсім свеце. Вось чыму дапамога СССР, абарона яго і свабоднасць яго перамозе над усімі яго ворагамі павінны вызначыць дзелні кожнай рэвалюцыйнай арганізацыі пролетарыята, кожнага сапраўднага рэвалюцыйнага, кожнага сацыяліста, комуніста, беспартыйнага рабочага, працоўнага селяніна, кожнага часнага інтэлігента і дэмакрата, кожнага, хто жадае зварызння эксплуатацыі, фашызма, імперыялістычнага гнёту, збаўлення ад імперыялістычных войнаў, хто жадае брацтва і міру паміж народамі, перамогі сацыялізма ва ўсім свеце.

кожным кроку мы, «далёкія беларусы», як тут нас называлі, знаходзілі ветлівых добраахвотнікаў — гідаў. Нам паказвалі розныя выдатнасці, нам давалі парады, нам дапамагалі. А напярэдадні нашага ўходу партовыя і комсамольскія арганізацыі Яхты і яліцінскі Освод арганізавалі нам вялікую сустрэчу з маракамі і моладзю горада. На гэтым вечары кожны з удзельнікаў пераходу расказаў аб найбольш цікавых момантах нашага плавання па Чорнаму мору. І з пэўным пачуццём пахідала яхта «Савецкая Беларусь» берагі Яхты. У нашай асобе працоўныя Крыма віталі фізкультурнікаў БССР, прадстаўнікамі якіх мы тут былі.

Па выхадзе ў адкрытае мора на палубе сабралася ўся каманда. Я ўважліва вывучыў карту далейшага плавання. Перад намі была заданне — усяляк фарсіраваць рух наперад. Вопыт больш чым месячнага плавання паказаў, што каманда можа ставіць перад сабой і паспяхова вырашаць складаныя і адказныя заданні. Я паставіў перад камандай мэту — у пяцідзённы тэрмін дайсці да Геленджыка, пабінтушы без заходу Феадосію, Анапу і Новарасійск.

Перамагаючы дрэннае надвор'е і вятры, каманда «Савецкай Беларусі» з гонарам выканала заданне. У намечаны тэрмін — 28 ліпеня — мы зайшлі ў спакойную бухту Геленджыцкага порта.

### АПОШНЯЕ ВЫПРАБАВАННЕ

Каўказскі бераг у навігацыйных адносінах лічыцца найбольш складаным і небяспечным у Чорным моры.

Тамучыцца гэта адсутнасцю бухтаў, за выключэннем некалькіх абароненых партоў, распаложаных далёка адзін ад аднаго. Каўказскія снежавыя ўпгчэлі, ствараючы моцныя вятры, робяць тут плаванне

вельмі найруджаным. І каманда найбольш востра гэта адчула падлякаючыся да Батума.

Пачалася субтрапічная навалішца. У вантах яхты вецер пачаў цягнуць сумную мелодыю, замываючы па-зварынаму. Хвалі абрушвалі на палубу яхты вялікія масы вады. Ударам хвалі быў разбіт тоўсты шкляны ілюмінатар. Вада хлынула ў судно. Становіцца рабілася крытычным. Не гадзіць на моцны крэн, прышлось заняцца адкачкай вады. К гэтым часу мы вельмі змарыліся, але працавалі дружна, энергічна. Пашкоджанне было хутка выпраўлена.

Неспакойнае мора на працягу двух сутак не давала магчымаці камандзе адпачыць. Каб дасягнуць жаданай мэты, кожны перамагаў чы зморанасць і напружвалі апошнія сілы, аставаўся на сваім пасту. Да берагоў Батума аставалася 10 кілометраў. Але імя тут, недалёка ад канчатковай мэты, каманда перажыла найбольш небяспечны момант. Навалішца дасягнула найвышэйшай моцы. Здавалася, што да Батума мы ніколі не даедзем. І ўпершыню за двухмесячны перыяд плавання я загадаў раздаць камандзе выратоўчыя паясы. Мора кідала яхту, як трэску. Нас уздымала на грабні хвалі, а затым з велізарнай сілай кідала ўніз.

К раніцы 13 жніўня зрабілася ціха. Бура, як быццам, пачала ўходзіць да турэцкіх берагоў. Мы атрымалі магчымаць рухацца наперад. Яхта «Савецкая Беларусь», прайшоўшы 3.800 кілометраў, уваходзіла, спатканая фладзілай катэраў, па-святочнаму ўпрыгожаных сцягамі, у батумскі порт. На беразе былі відны шматлікія транспаранты прывітанняў, і сэрца іх мы прачыталі:

— Прывітанне фізкультурнікам Савецкай Беларусі!  
Запісаў А. ГАРТ.

ПРА ШЭФСТВА ЗАБЫЛІСЯ

(Пісьмо калгаснікаў)

З 1930 года над нашым калгасам «Пролетарый», Новосодскага сельсовета, Дзяржынскага раёна, вядома, рабочы калектыву жэнінаў штодзянінай фабрыкі. Але шэфства дапамогі нам не аказвалі.

Нам сорамна за нашага шэфа. Мы забаросілі суседнім калгасам, якімі шэфствуюць менскія арганізацыі і прадпрыемствы. Напачатку, Мелітэтытут, які шэфстваваў над калгасам «Чырвоная Беларусь», часта прыязджае і працуе культурна-масавую работу імя Кірава шэфы таксама гэта дапамагаюць.

Наша партыйна-прафесіянальная арганізацыя штодзянінай фабрыкі збылі пра сваіх падшэф-аў?

НИКОЛА ЗВАРЫКА, ВЕРА ГАРМОЗА, АНТОСЬ ЗВАРЫКА, ЛЮБА САСНОВІЧ.

ШЭФІЦЫ ПЕРАТВАРЫЛІ

ПІСЬМІНІЦЫ

(Пісьмо слухачага)

У горах Бабруйска ёсць 3 гасцініцы. Адна з іх увесь летні час была на рамонце, а дзве працуюць. Але ж атрымаць у гасцініцы для начлегу цяжка, бо гасцініцы чынам заняты пасажырамі жыхарамі. Так, напрыклад у гасцініцы № 3 з 14 пакояў у гэты момант пастаяннымі жыхарамі сталі пасля доўгіх мытарстваў ішчэ нумар, то тут нельга атрымаць пакоя. У карыдоры гасцініцы пачынаюць раўнаважыць шуршэце дзверей. Жыхары распальваюць прыжымы, і кожны ад іх разбіраецца па ўсіх пакоях.

«Сябра», як умывальнік і ванна, зусім не ў панане. А таксама італьянцы пануе ўсюды.

БЕЛІЦКІ.

— 0 —

У слядах выступленняў

«Звязды»

«ВАПІЮШЧАЯ БЕЗДАКІЗНАСЦЬ»

У Брунскага райкома партыі пачынаюць змяшчаць звесткі, што записка «Звязды» аб асабістым жыцці дала магчымасць партыі выправіць памылкі ў вы-

Паход імя тав. ГІКАЛО за лён

ЗАХАВАЦЬ УВЕСЬ УРАДЖАЙ ІЛЬНУ

Аналізуючы ўраджай ільну за папярэднія гады, мы маем па БССР устойлівую ўраджайнасць, якая хістаецца ад 2 цэнтнераў ільновалакна і 2,4 цэнтн. ільносемея ў 1927—неўраджайным годзе, да 3 і вышэй цэнтнераў ва ўсе наступныя гады. У сярэднім з гектара калгасы здавалі ў 1934 г. дзяржаве па кантракцыйных дагаварах не больш 1,12 цэнтнера з гектара. І ўсё-ж пры такіх умовах, калі палова, а часамі і больш, аставалася ў калгасах, мы кожны год у цэлым радзе раёнаў бачым, што выкананне кантракцыйных дагавараў праходзіць з вялікім напружаннем.

У значнай меры гэта тлумачыцца вялікімі стратамі, якія нясуць калгасы ў перыяд апрацоўкі ільну, у выніку чаго яны атрымліваюць нізкі выхад ільняной прадукцыі.

Па гадавых справаздачах калгасаў за 1934 год у сярэднім занесена ў прыбытак з аднаго гектара 1,15 цэнтн. ільновалакна і 2,47 цэнт. ільносемея. У сярэднім па Саюзе прынята лічыць, што таварны выхад ільновалакна з гектара павінен быць усяго толькі на 10—15 проц. ніжэй таварнага выхаду ільносемея. Між тым, па БССР выхад валакна ніжэй выхаду ільносемея ў два разы. Тут справа, безумоўна, не ва ўраджайнасці, а ў вялікіх стратах на апрацоўцы ільну.

Умовы работы гэтага года даюць нам поўную магчымасць унікаць падобных вялікіх страт. Сёлета звыш 80 проц. ільняных пасеваў знаходзяцца ў калгасным

сектары. Гэта дае нам магчымасць лепш арганізаваць апрацоўку ільну. Патрэбна большая арганізаванасць, большая настойлівасць, правільная арганізацыя працы і мы, безумоўна, гэтага дасягнем.

Іменна таму мы павінны з усёй сур'ёзнасцю адзначыць паасобныя факты значных адносін да апрацоўкі ільну, якія назіраюцца ў радзе раёнаў БССР.

У большасці калгасаў Грэскага, Капыльскага і Слуцкага раёнаў, у выніку адсутнасці адпаведных аграагнэмічных указанняў, выцераблены лён расцілалі для працэсу тут-жа, у полі, разам з галоўкамі. Пры дажлівым надвор'і лён, праляжаўшы 10—15 дзён на зямлі, увесь пачарнеў, а ў некаторых калгасах («Победа», імя Кірава, «Усход» — Грэскага раёна, імя Кірава — Капыльскага раёна, і інш.) на 50—70 проц. згніў; семя таксама пачарнела і страціла сваю ўсхожасць.

Мы ўступілі ў перыяд масавай апрацоўкі ільну. Усе партыйныя і савецкія арганізацыі павінны ўзяць над пастаяннымі свой кантроль работу на апрацоўцы ільну. Трэба забяспечыць штодзённы нагляд аграагнэмічнага персаналу за ільном.

БССР мае сёлета ўсе магчымасці правесці апрацоўку ільну на высокакасным узроўні, а гэтым самым своєчасова выканаць свае абавязкі перад дзяржавай і выйсці ў першыя рады ільновалчых абласцей і рэспублік Савецкага Саюза.

НИЗАУЦЮ.

ШКОДНАЯ ПРАКТЫКА

БАРЫСАЎ. (Спец. кар. «Звязды»). Калгас «Праца», Метчанскага сельсовета, два тыдні назад выцерабіў 12 гектараў ільну. Некалькі дзён лён прастаяў у снапах. Ён ужо амаль высах, і яго можна было абіваць. Але старшыня калгаса Касцюковіч даў загад разаслаць лён з галоўкамі.

Тут-жа, на ільнянішчы, разаслалі неабмалочаны лён. Ішлі даджы і прыбывалі лён.

Гэтымі днямі калгаснікі пачалі яго паднімаць.

— Зусім вылежалеся, — гаворыць Касцюковіч. — За адзін раз забілі двух зайцаў.

У сапраўднасці-ж лён згніў. Значная частка ільносемея ў галоўках прарасла, пачарнела зусім не мае свайго колеру. Астатняе таксама страціла сваю ўсхожасць.

Не лепш выглядае і траста. Яна таксама часткова пагінула, а ў большасці зедзена трояй. Верхняя яе частка пры апрацоўцы сячэцца. Валакно, якое атрымліваецца пасля пераапрацоўкі, нікуды нягоднае. Палова яго ідзе ў паклю.

Ніхто ў калгасе на лён не звяртае ўвагі. Тут нават не вылучаюць адказны.

Факты варварскіх адносін да ільну ў раёне не адзіныя. У калгасе «Палітадзелец», Лопнінскага сельсовета, таксама лён разаслан на полі неабмалочаным. Калгас панёс вялікія страты валакна. Ільновалакно пасля апрацоўкі атрымліваецца нумарам 8—10, у той час, як пры захаванні аграагнэмічных правіл можна было-б дабіцца 16 і 18 нумараў валакна.

Усё гэта робіцца на вачах дырэктры Прымянскай МТС, якая не толькі не забараніла такую практыку расцілу ільну, а наадварог, патурае гэтаму. У пагоні за рэкордамі рад калгаснікаў раёна губіць багаты ўраджай ільну. А. ЛОСЬ.

МАСАВАЯ АПРАЦОУКА ІЛЬНОТРАСТЫ

ОРША. Амаль усе калгасы раёна прыступілі да масавай апрацоўкі ільнотрасты.


Калгас «Чырвоны сад», Зубаўскага сельсовета, яшчэ 18 жніўня абмалаціў і разаслаў лён з 45 гектараў. Калгас здаў ужо на ільнотраст 42 тоны высокакаснай ільнотрасты.

Калгас поўнасьцю выканаў план значы ільносемея.

Яшчэ 19 жніўня поўнасьцю выканаў план значы ільносемея калгас «Селькор» гэтага-ж сельсовета.

Калгас поўнасьцю абмалаціў лён з 35 гектараў. Абмалочаны лён разаслаў на спелішчах.

Добра арганізаваў апрацоўку ільну тав. Давідзенка — старшыня калгаса імя Сталіна. У гэтым калгасе 7 гектараў ільну паднята ўжо са спелішча і апрацоўваецца. Я. ПЛЮШЧЫКАЎ.



Коўшык Г. — лепшы ўдарнік дублярнага цэха гапантарэйнай фабрыкі імя Фрунзе (Менск). Тав. Коўшык дзе добрую якасць прадукцыі і перавыконвае промфинплан, брак у яго зусім адсутнічае. Фото КАПЛІНСКАГА.

ЗАМЕСТ АГЛЯДУ ДРУКУ

Грубейшая палітычная памылка

ЦК ВКП(б) і ЦК КП(б)Б не раз падкрэслівалі велізарнае палітычнае значэнне правёркі партыйных дакументаў. Сутнасць правёркі заключаецца ў тым, каб ачысціць партыю ад класава-чужых людзей, ад усялякіх жулікаў і прахадзімаў, пралезлых у яе рады ў рэзультате страты класавай пільнасці, ратазейства многіх райкомаў і парткомаў і даверлівых партыйных «шляп».

Чароўскі пленум ЦК КП(б)Б падкрэсліў асаблівае значэнне правёркі ва ўмовах ЦК(б)Б, як прыменнай партыйнай арганізацыі, дзе ёсць больш чым дзе-б там ні было спроб класава-варожых, шпіёнскіх элементаў пралезці ў рады партыі.

Зразумела, задачы газет у гэтай правядзенай партыяй рабоце выключна вялікія. Газеты абавязаны дапамагчы партыйным арганізацыям сарваць маску з класавага воарага, які ашуканствам забраўся ў партыю, мабілізаваць увагу камуністаў і беспартыйных рабочых на задачы правёркі партдакументаў.

І вось, калі партыя, калі ўся КП(б)Б выконвае велізарнайшай важнасці работу, калі партыя вытрымае і выгаляе са сваіх радаў

яна выявіць тых, якія павінны быць выгнаны з партыі, ці растлумачыла яна палітычную сутнасць правёркі, ці дапамагла замацаваць яе рэзультаты?

Камітэт газеты «Рэчыцкая праўда» гаворыць не ў карысць рэдакцыі і рэдактара.

Газета акуратна перадрукоўвала пастановы ЦК ВКП(б) і ЦК КП(б)Б аб адмене правёркі ў радзе партыйных арганізацый. Яна надрукавала рад пералавых артыкулаў «Правды», але сваіх задач не ўраўнула і ніякіх вывадаў для сабе не зрабіла.

З «Рэчыцкай праўды» можна дэдавацца, што ў Чавускай, Грэскай, Журавіцкай і іншых партарганізацыйных правёрка праводзілася дрэнна, і ЦК КП(б)Б яе адмянуў. Але ці правяраюцца партдакументы ў рэчыцкай партарганізацыі — гэтага вы не даведзецеся з газеты, гэта застаецца «рэдакцыйнай тайнай».

Як можна расцэньваць такі факт, калі газета не толькі не аказвала ніякай дапамогі райкому ў правядзенні правёркі партдакументаў, але проста замочвала яе, трымала яе ў сапрэце ад партыйнай арганізацыі і рабочай грамад-

скага раённая газета — у асвятленні правёркі партыйных дакументаў неадлёка адыхла ад «Рэчыцкай праўды». І гэта газета да 21 ліпеня ігнаравала правёрку, хоць па пытанню партыйнай работы зменшана значная колькасць матэрыялаў.

21 ліпеня ў газеце надрукавана пастанова ЦК КП(б)Б аб ходзе правёркі партдакументаў у магилёўскай, гомельскай, віцебскай і аршанскай партарганізацыях. У пастанове адзначаецца, што ў пералічаных арганізацыях «выкрыццё жулікаў, прахадзімаў, асоб, утайўшых сваё сацыяльнае паходжанне, разлажыўшыхся элементаў, двурэшнікаў і т. д. разгорнута зусім недастаткова». Гэтай-жа пастановай ЦК адмяняе правёрку партдакументаў па партарганізацыі «Асінторфа» з прычыны таго, што правёрка была там праведзена неглыбока.


Ясна, што немалая доля віны тут і раённай газеты. Мы ў праве былі чакаць, што пасля такога папярэджання партарганізацыі газета рашуча перабудуецца, яна разгорне сапраўдную, большшэўскую работу, каб выправіць памылкі, дапушчаныя ў партыйнай арганізацыі.

Але гэтага не здарылася. Праў-



«ВАПІЮЩАЯ БЕЗДКАЗНАСЦЬ»

ро Крупського райкома партії... «Зв'язки» загалоукам «Вапіющая бездказнасць»...



Мейстри калгаса «Другая п'яцігодка», Мехоўскага раёна, Пётра Мітрафану і Конош Шчэмялю зрабілі новую п'яцівальную машыну. На здымку: кавалі аглядаюць машыну перад зноўнай. Фото А. МНУЦКАГА.

правадзімай партыі рабоце выключна вялікія. Газеты абавязаны дапамагчы партыйным арганізацыям...

Як можна распітваць такі факт, калі газета не толькі не аказвала ніякай дапамогі райкому ў правядзенні праверкі партдакументаў...

Але гэтага не здарылася. Праўда, пасля паставовы ЦК газета пачала даваць некаторыя матэрыялы на тэму аб праверцы партыйных дакументаў...

ОЧ НА СТАНЦЫІ ХУТКАІ ДАПАМОГІ

стале станцыі 2 телефонныя лініі. З абодвух зняты дыскі і зроблены гэта зроблена для таго каб на гэтых телефонах можна было толькі адказаць на выклікі і не займаць іх выклікамі...

Як відаць, не ведае выклікаючы загаду, згодна якога «ён абавязан назваць сваё прозвішча і паведаміць падрабязнасці хваробы».

Трэба мець на ўвазе, што не ўсе ў нас маюць жалезныя нервы, не ўсе могуць трымаць сябе ў руках яры няшчасных выпадках.

Мы ведаем, што ненармальныя роды вельмі небяспечны. Заўважаем: усё-ж ненармальныя роды, як бы... Толькі адзін раз названілі. Каб што сур'ёзнае, яны-б трымаці.

У запісах знойдзеце, каб збіраліся 5 і большыя мінуты. А вось мы спецыяльна падлічылі, што зборы на аднаго выезду цягнуліся 12 мінут, да другога — 8 і т. д.

каб мы на гэтым скончылі нашыя расказы. Хуткая дапамога выконвае вялікую і адказную работу. Яе ўсе лаюць, але ніхто як след ёю не займаецца і не дапамагае.

бога? Старошчына сапраўды пляскае. Але ні ў якім разе нельга згадзіцца з метадам, які прымяняецца зараз на станцыі. Нельга варажыць, нельга чакаць, каб «грымелі».

# ПАСТАНОВА КАМІСІІ ПА СОЦЫ ЛІСТЫЧНАМУ СПАБОРНИЦТВУ З ЗАХОДНЕ-СІБІРСКИМ КРАЕМ І ЗАХОДНЯЙ ВОБЛАСЦЮ

Ад 29 жніўня 1935 года

Чырвоны сцяг ЦК КП(б)Б і СНК БССР па групе зернавых і бульбяных раёнаў пакінуць за АРШАНСКИМ раёнам.

Зварнуць увагу кіраўніцтва Аршанскага раёна на адставанне ў выкананні плана натураллаты МТС, абавязковых паставак аднаасобнікамі, падняцця ільну са сцелішчаў і малацьбы.

Чырвоны сцяг ЦК КП(б)Б і СНК БССР па групе ільнаводных раёнаў за добры паказальнікі па хлебапастаўках, церабленню і расціпту ільну перадаць КАСЦЮКОВІЦКАМУ раёну, занёсшы яго на чырвоную дошку.

Зварнуць увагу кіраўніцтва Касцюковіцкага раёна на адставанне па пад'ёму ільну са сцелішчаў, сіласаванню і па хлебапастаўках саўгасамі.

За добрыя паказальнікі па хлебапастаўках дадаткова занесці на чырвоную дошку ГРЭСКИ раён. Зварнуць увагу кіраўніцтва раёна на адставанне па расціпту ільну, сіласаванню і малацьбе.

Папярэдзіць кіраўніцтва БАБРУЙСКАГА раёна, што ў выпадку далейшага зніжэння тэмпаў па хлебапастаўках раён будзе знят з чырвонай дошкі.

За ганебнае адставанне па хлебапастаўках і малацьбе, не глядзячы на папярэджанне камісіі, зняць БАГУШЭЎСКИ раён з чырвонай дошкі.

Катэгорычна папярэдзіць кіраўніцтва ЧАШНІЦКАГА раёна (тт. МАРГОЛІН, ТРЫЗНА), што ў выпадку далейшага адставання па хлебапастаўках раён будзе знят з чырвонай дошкі.

У сувязі з тым, што ЛАГОЙСКИ і ДЗЯРЖЫНСКИ раёны за гату пляцднёўку далі па хлебапастаўках та-

кі прырост, які пры далейшым захаванні тэмпаў забяспечвае ліквідацыю адставання раёнаў па хлебапастаўках, зняць ЛАГОЙСКИ і ДЗЯРЖЫНСКИ раёны з чорнай дошкі.

За ганебнае адставанне па хлебапастаўках, церабленню і расціпту ільну дадаткова занесці на чорную дошку СІРОЦІНСКИ раён.

Камісія адзначае, што раёны ЛЕЗНЯНСКИ, СУРАЖСКИ, РАСОНСКИ і МЕХАЎСКИ, якія знаходзяцца на чорнай дошцы, далі за гэтую пляцднёўку зусім нязначны прырост па хлебапастаўках і не толькі не ліквідуець сваё ганебнае адставанне, але прадаўжаюць гягнуцца ў хвасце, зрываючы выкананне плана хлебапаставак. Камісія зварачае ўвагу кіраўніцтва ўказаных раёнаў, што яны маюць усё магчымае ліквідаваць сваё ганебнае адставанне і паказаць сваю здольнасць па-большэйці змагацца за выкананне плана хлебапаставак.

За ліквідацыю адставання па хлебапастаўках зняць з чорнай дошкі МАГІЛЕЎСКИ СВІНАВОДТРЭСТ і ВІЦЕБСКИ МАЛОЧНА-ПРАМЫСЛОВЫ ТРЭСТ.

У сувязі з ліквідацыяй адставання па хлебапастаўках і ўборцы зняць з чорнай дошкі саўгасы ТУР'ЕВА і ЎСОХІ.

За ганебнае адставанне па хлебапастаўках і ўборцы ўраджая занесці на чорную дошку саўгасы БОРКАВІЧЫ і «ЧЫРВОНЫ СЦЯГ».

У другі раз папярэдзіць кіраўніцтва ДУБРОВЕНСКАГА, МСЦІСЛАЎСКАГА, КРУГЛЯНСКАГА, ШКЛОЎСКАГА, ЛЕЛЬЧЫЦКАГА, ЖЫТКАВІЦКАГА і ЛЕПЕЛЬСКАГА раёнаў, што пры далейшым іх адставанні па хлебапастаўках раёны і іх кіраўнікі будуць занесены на чорную дошку.



Кіраўніца дзіцячай самадзейнасцю Надзя Дадонава. Надзя ўвесь свой вольны час аддае дзецям на складу, окрема таго Надзя ваявала піонерска і лепшая ўдарніца па вучобе ў школе.

Фото ВАЙШБЕНА.

## Парад самадзейнага мастацтва

(На алімпіядзе чырвонаармейскай мастацкай самадзейнасці)

«Талантаў у рабочым класе і сялянстве не пачаты яшчэ раднік і багацейшы раднік» (Ленін). Гэтыя таленты былі прадэманстраваны на алімпіядзе мастацкай чырвонаармейскай самадзейнасці.

30 нумароў прадэманстравалі чырвонаармейцы, жоны начскладу і наша трэцяе пакаленне—піонеры.

Цёплае, захапляючае ўражанне пакінуў пасля сябе танец «паланачка». Майстэрскі выкананы танец прадставіў сапраўдны апладысак калгаснай моладзі.

Пад грым апладысмантаў вышла на сцэну партэрная група. Іх усяго 5.

Прыкавала ўвагу доўкасы і аэраважнасць нашага трэцяга пакалення. У партэрным выступленні Галачка—віноўніца ўрачыстасці.

Непрымушанасць, рытмічнасць, дакладнае выкананне кожнага нумару—вось ацэнка выступленню 8-гадовай Галачкі — дзіцяці камандзіра батарэі т. Каштанова.

Энергічна, дысцыплінавана працуюць партэрнай групе і т. Гаўрыленка—жонка камандзіра.

Група партэрнага спорта заслужана аспрэчвае паездку на акруговую ваенную алімпіяду.

У зале агульны смех... Гэта чырвонаармеец Кушкоў весяліць глядачоў сваімі юмарыстычнымі расказамі «Кіно-драма» і «Скорагаворка». Міміка і дыкцыя бездакорныя. Распе, безумоўна, талант.

Песню Будзёйнага выконвае самадзейны аркестр Н-га палка.

Украінскі «казачок» замяняюць матроскі танец «яблычка», беларуская «лявоніха», танец боцманаў, кабардзінская лезгінка.

Нацягвалыныя касцюмы характарызуюць кожны танец, перапо-

сяць нас у быт Украіны, беларускай вёскі і Каўказа.

Дзеці начскладу не адстаюць. На выдатна выканалі частушкі піонеркі Дадонава і Плакаса.

Дзеці Дадонава, Плакаса, Качэжка, Смірнова паказалі класныя танцы «тройка». Самадзейныя касцюмы «тройкі» з рознакаляровых істужак пакінулі найлепшае ўражанне ў глядачоў.

4 гадзіны прадаўжаўся парад самадзейнага мастацтва. Але пал-бор рэпертуару, разнастайнасць нумароў, жывасць і весялосць не стамілі глядача. Кожны наступны нумар выклікаў новыя хвалі апладысмантаў.

Сіла алімпіяды ў яе масавасці. Гэта асноўная мэта дасягнута.

— 3 30 прадстаўленых нумароў 17-18 заслужылі паказу іх на акруговай ваеннай алімпіядзе. А. ЛІУШЫЦ.

### У Менскім гарадскім совеце

\* Справаздачная кампанія гарадскога савета. На працягу кастрычніка-лістапада будзе праводзіцца справаздачная кампанія гарадскога савета. Зацверджан наступны парадак кампаніі. Дэлегататы горсавета

### ПЕРШЫЯ ПРЫЖКІ РАБОЧЫХ ПАРАШУТЫСТАУ ГОМЕЛЯ

ГОМЕЛЬ, 29 жніўня. (Кар. «Звязды»). Сёння ў 16 гадзін на аэрадроме гомельскага аэраклуба ў гонар Міжнароднага вьацкара дня былі зроблены прыжкі парашутыстаў з самалётаў.

### ДРУГАЯ СПАРТАКІЯДА ДАПРЫЗЫУНІКАУ

МАГІЛЕЎ, 28 жніўня. Закончылася другая спартакіяда дапрызыўнікаў, у якой прымала ўдзел 160 чалавек з 24 раёнаў. Спартакіяда паказала не толькі

## БУХГАЛТАРЫ-ЖУЛІКІ

А. Н. Кулёў пачаў сваю жульніцкую кар'еру ў кіраўніцтве заходняга чыгуначнага будаўніцтва. Першы «дэбют» яго быў такі: жывучы ў нумары гасцініцы, які аплачваўся ўстановай, Кулёў умудрыўся атрымаць 900 руб. кватэрных. Гэта падбадзёрнула Кулёва і ён развіў сваю дзейнасць шырай. Фіктыўныя ведамасці, падробкі дакументаў паследавалі за першай «удачай» з кватэрнымі.

Павестка суда спыніла работу жульніка. Аднак, на суд ён не з'явіўся, а паступіў на работу ў Галоўдартранс — таксама на пасаду галоўнага бухгалтара. На новым месцы Кулёў аказаўся вельмі «душэўным» чалавекам. Ён хутка адружыўся з работніцамі бухгалтэрыі — Неўсіхінай, Асмалоўскай, Матусевічам і Гульбе. Дружба з дня ў дзень замацоўвалася частымі п'янкамі. У абарот былі пушчаны падаточныя сумы.

1.800 руб., узятыя Кулёвым, былі спісаны па фіктыўных дакументах з дапамогай бухгалтара-іноспектара Галоўдартранса Неўсіхіна (да рэчы, сына гандляра, пазбаўленага выбарчых праў). З дапамогай Кулёва Неўсіхін незаконна атрымаў пад'ёмныя, кватэрныя і за праезд — 727 руб. Ён-жа атрымаў 1.600 руб. за прагляд балансаў (апошняяе ўваходзіла ў яго прамыя службовыя абавязкі).

Кватэрныя незаконна атрымалі і галоўны бухгалтар Асмалоўскі і пастаянны работнік Галоўдартранса, у гэты час працываючы ў Менску, бухгалтар-інспектар Гульбе. Без усякіх дакументаў злучэнцы спісалі 2.000 руб. і падарылі паміж сабой. Свае пайокі яны адносілі за кошт будаўніцтва, прадстаўляючы... рэстаранныя рахункі.

Усяго кампанія прысвоіла звыш 17.000 руб. На долю Кулёва прыходзіла звыш 9.000 руб., Неўсіхіна — 3.800 руб., Асмалоўскага — 2.500 р., папоўскага сына Матусевіча — 1.000 руб. і Гульбе — 1.200 руб.

4 верасня гэтыя раскрадальнікі сацыялістычнай маёмасці прадставілі перад пралетарскім судом. Кулёў, Неўсіхін і Асмалоўскі прып'януты да адказнасці па закону ад 7 жніўня 1932 г., астатнія — па іншых артыкулах К. К.

Справа будзе слухацца ў Вярхоўным судзе ў Менску.

### НОВЫ ГУКАВЫ ФІЛЬМ «ШЛЯХ КАРАБЛЯ»

Ленінградская кінофабрыка Беларускай «Савецкай Беларусь» закончыла вытворчасцю новы гукавы мастацкі фільм «Шлях карабля». Для здымкі фільма ў Менск прыехалі заслужаны дзеяч мастацтва, рэжысёр гэтай кар'еры Ю. Тарыч, намеснік дырэктара фабрыкі тав. Зіноўеў і артыст Зарэчні. 28 жніўня Беларускай наладзіла прагляд кар'еры для пісьменнікаў.

У гутарцы з карэспандэнтам «Звязды» т. Тарыч паведаміў: — Фільм «Шлях карабля» быў задуман вясной мінулага года па заданню культурнага ЦК ВКП(б). Спецыяльна — пісьменнік І. Сокаляў-Мінітэў — вельмі добра ведае работу чырвонасплянанага Эпірона. Ён разам з эпіронаўцамі прымаў удзел у работах па пад'ёму ладарола «Салко» і выдатна...

## ПА ГАЗЕТНЫХ РАДКАХ

### ДРУГІ РАЗ НАРОДЖАНЫ

Лета 1920 года. Жыхар вёска віноц (зараз калгас імя М. Глускага раёна) Іван Емельянавіч Бабіч даведаўся, што адлеглыя беларускія падпалілі мост на рэчцы Пліч.

Пад'ехаўшы на лодцы і заўважыўшы, што беларускія няты п'янкай, Бабіч пачаў трымаць мост. Аднак, беларускія з'явіліся і пачалі страляць. Лодка і Бабіч былі прымушаны і схавацца.

Калі беларускія прыехалі ў вёску, Бабіч пачаў зноў трымаць мост, гэта зноў было заўважана і адкрылі шалёную страляніцу ашуканы ворагаў. Бабіч зноў авітку, накінуў яе на шыю, прыгнуў і вышліў метраў на бок ад маста. Але раз'юшаныя дыты звалілі Бабіча і па-толькі п'ячка параненым, бокай надалі на жытцё. Аднак выжыў...

8 верасня гэтага года Емельянавічу Бабічу — калгаснага імя Молатава — споўніўся 94 гады. Не гледзячы на сваю старасць, ён летам хадзіў па-зараз выконвае іншыя работы.

Аб сваім уступленні ў 1931 г. Іван Емельянавіч кажа, па як аб новым нараджэнні. Яны лены культурным і замочылі цём калгаснікаў, ён заўважыў, хоча лічце жыць і жыць, бо кім жыць ён марыў да 90 гадоў жыцця.

### ШКОЛА РАБОЧЫХ-ПІОНЕРАК

БАБРУЙСК, 29 жніўня. «Звязды». Бабруйскі раён імя героя Савецкага Саюза Слешчэва адзначае XXI гадавіну стварэння першай рабочых у школу матэрыяльнага тання. 48 рабочых без вытворчасці пачынаюць працаваць на заводзе, лесакамабінатнай фабрыцы імя Дзяржынскага і інш.

Рыхтуючыся к прыжыццёваму лёта, у апошнія дні з клуба прыгала каля 60 чалавек 1 верасня — у Міжнародны дзень — з парашутнай вышэйшай прыжкі 200-250 метраў рабочых і калгаснікаў.

### НАД ЧЫМ ПРАЦЮЮТ СКУЛЬПТАРЫ

райвыканкома (сакратар райкома КП(б)Б Чарнышоў, старшыня райвыканкома Царонек).  
 Менскі (сакратар гаркома КП(б)Б Рыскін, старшыня райвыканкома Жарын).  
 Брагінскі (сакратар райкома КП(б)Б Грэнёк, старшыня райвыканкома Філімонаў).  
 Насцюковіці (сакратар райкома КП(б)Б Лісковіч, старшыня райвыканкома Грэбенчык).  
 Грэскі (сакратар райкома КП(б)Б Гнілякевіч, старшыня райвыканкома Рабцэвіч).

## ЧОРНАЯ ДОШКА

Пастановай камісіі па сацыялістычнаму спарбніцтву з Заходне-Сібірскім краем і Заходняй вобласцю за гэбанае адставанне па ўборцы зерновых, церабленню ільну і хлебаздачы занесены на чорную дошку наступныя раёны:  
**СУРАЖСКІ** (сакратар райкома КП(б)Б ЧУНДЗЕРАЎ, старшыня райвыканкома АСМАЛОУСКІ).  
**РАСОНСКІ** (сакратар райкома КП(б)Б ЧУМАНОЎ, старшыня райвыканкома ПАРТНОЎ).  
**ЛЭЗНЯНСКІ** (сакратар райкома КП(б)Б ДЗЕНІСКЕВІЧ, старшыня райвыканкома ШУЛЬГА).  
**МЕХАУСКІ** (сакратар райкома КП(б)Б БЛЮМКІН, старшыня райвыканкома МІКУЛІЧ).  
**СІРОЦІНСКІ** (сакратар райкома КП(б)Б РУМЯНІАЎ, старшыня райвыканкома КАРЫШ).  
 Соўгас «БІГОСАВА» (дырэктар ГВАЗДЗЕЎ).  
 Соўгас «БОРКАВІЧЫ» — дырэктар ФЭДАРАЎ.  
 Соўгас «ЧЫРВОНЫ СЦЯГ» — дырэктар ДЗЯДНОЎ.

Галачка—віноўніца ўрачыцасці.  
 Непрымушанасць, рытмічнасць, дакладнае выкананне кожнага пун...

## У Менскім гарадскім савеце

\* **Справаздачная кампанія гарадскога савета.** На працягу кастрычніка-лістапада будзе праводзіцца справаздачная кампанія гарадскога савета. Зацверджан наступны парадак кампаніі. Дэлегататы горсавета зрабяць справаздачу аб сваёй рабоце перад выбаршчыкамі па тых выбарных участках, дзе яны выбраліся. На больш буйных прадпрыемствах са справаздачамі выступяць члены прэзідыума горсавета. Пытанне будзе абмеркавана на чарговым пленуме гарадскога савета.

\* **Новыя магазіны.** Прэзідыум горсавета зацвердзіў план адкрыцця ў Менску на працягу 3—4 кварталаў у розных частках горада 10 новых мясных, малочных, гастрономічных, бакалейных і гародніна-фруктовых магазінаў. Гарадскому аддзелу ўнутранага гандлю даручана таксама на працягу жніўня-верасня адкрыць дадаткова 4 крамы па продажу газы і арганізаваць 4 развозкі.

Нацыянальнае касцюмы характарызуюць кожны талец, перапо...

## ПЕРШЫЯ ПРЫЖКІ РАБОЧЫХ ПАРАШУТЫСТАУ ГОМЕЛІ

ГОМЕЛЬ, 29 жніўня. (Кар. «Звязда»). Сёння ў 16 гадзін на аэрадроме гомельскага аэраклуба ў гонар Міжнароднага юнацкага дня былі зроблены прыжкі парашутыстаў з самалётаў.

Першымі прыгнулі інструктары парашутнага спорту — лётчык-парашутыст т. Палова і інструктар Андрэеўскі. Пасля іх упершыню ў Гомелі прыталі рабочыя тт. Андрэй Міхалькоў, комсамалец абутковай ф-кі «Труд» і Павел Шынкярэнка (ф-ка «Комінтэрн»).

Пры прыжках прысутнічаў сакратар гаркома комсамола т. Брагінскі, які правёў гутарку з прыгатушымі з самалётаў і надрыхтаванымі ўжо да прыжкоў. Ён адзначыў, што парашутны спорт у Гомелі прымае масавае характар.

30 і 31 жніўня ў гонар Міжнароднага юнацкага дня будучы прыгаль астатнія рабочыя гомельскіх прадпрыемстваў, якія падрыхтаваны ўжо да прыжкоў.

МУРАШКЕВІЧ.

роў 17-18 заслужылі паказу іх на акруговай ваеннай алімпіядзе.  
 А. ЛІУШЫЦ.

## ДРУГАЯ СПАРТАКІЯДА ДАПРЫЗЫУНІКАУ

МАГІЛЕЎ, 28 жніўня. Закончылася другая спартакіяда дапрызыўнікаў, у якой прымала ўдзел 160 чалавек з 24 раёнаў.

Спартакіяда паказала не толькі высокія тэхнічныя прыёмы, але і добрую палітычную падрыхтоўку.

— 0 —

## ЗДАРЭННІ

\* **Аварыя аўтамашыны.** Каця Рэчыцы пацярпела аварыю аўтамашыны «Форд» фабрыкі «10 Окцябр». На машыне ехалі, вяртаючыся з вяселья, шофер Старашылаў, загадчык гаражом Барысаў, загадчык гаспадаркай Левін і рабочы Жэлязінскі. Усе былі п'яныя. У чатырох кілометрах ад Рэчыцы Барысаў раптам схавіўся рукамі за руль машыны і крута павярнуў улева. Машына наскочыла на шасціпудоўны камень і разбілася.

Барысаў забіт. Астатнія з чалавекі лёгка паранены.

халі заслужылі дзеяч мастацтва, рэжысёр гэтай карціны Ю. Тарыч, намеснік дырэктара фабрыкі тав. Зіноўеў і артыст Зарэцкі. 28 жніўня Белдзяржкіно наладзіла прагляд карціны для пісьменнікаў.

У гутарцы з карэспандэнтам «Звязды» т. Тарыч паведамаў:

— Фільм «Шлях карабля» быў задуман вясной мінулага года па заданню культуры П.К. ВКП(б). Сцэнарыст — пісьменнік І. Сокалаў-Мікітэў—вельмі добра ведае работу чырвонасцяжнага Эпірона. Ён разам з эпіронаўцамі прымаў удзел у работах па пад'ёму ледакола «Садко» і вяртанню ледакола «Малыгін» калі Шпілбергена. Перад аўтарам была пастаўлена задача — адлюстравалі гераічную работу Эпірона ў цяжкіх умовах Арктыкі. Карціна адзначалася ля берагоў Новай Зямлі (у Рускай гавані), на поўдні ў Балаклаве, дзе знаходзіцца вадалазны тэхнікум Эпірона.

У працэсе пастаўкі карціны рэжысёрскай групе прышлося асвойваць тэхніку судаводных работ, вывучаць вадалазную справу, апусціцца пад ваду. У фільме ўпершыню паказана падводная работа вадалазаў. З'ёмкі зроблены часткова над вадой і часткова камбінаваным спосабам.

Начальнік галоўнага кіраўніцтва Эпірона Фашыя Іванавіч Крылоў прымаў непасрэдным удзел і веў нагляд над з'ёмкамі фільма.

клуба прыгала каля 60  
 1 верасня — у Міжнародна  
 дзень — з парашутнай  
 быць прыжкі 200-250  
 рабочых і калгаснікаў.

## НАД ЧЫМ ПРАШУЮТ СКУЛЬПТАРЫ

Скульптар Бразер у сваім мант праце над скульптурой «Тарфіянін» Выныня яе — 2½ метра. Бразер вывучаў торафары ў Смілавічах. Адначасова працуе над скульптурай «Сцяпа» Абедзве работы прызначаны для выстаўкі «Індустрыялізма», якая арганізуюцца кве да 20-годдзя Окцябрасялюцыі. Скульптар Азгур над фігурай «Серго Озгур» Скульптар Грубэ вядзе работу фігурай на тэму «Трансп...

Нач. адк. рэдактара А. П...

## ПАМЯШКАННЕ ВДТ—1

Беларускі дзяржаўны тэатр **ОПЕРЫ І БАЛЕТА**

Сёння, 30 жніўня  
**ОПЕРА Севільскі цырульнік**

Пачатак у 8 гадзін 30 мінут.  
 Б.леты ў рабочай касе з 11 да 21 і з 4 да 6 гадзін і ў касе тэатра з 12 да 2 і з 5 гадз. веч.  
 Прымоўніцтва тэатру на калектыўныя п'якы (са сям'яй)

Памішканне дзяржаўнага вольскага тэатра БССР ВДТ—1

Мэстацы кіраўнік Сямінаў.

Сёння, 30 жніўня.

**ЧАСАУШЧЫК І КУРЫЦА**

у 3-х дзях.  
 Пачатак у 8 г. 30 мін. веч.  
 Вілеты прадакцца ў рабочай касе і ў касе тэатра

Ад 23 жніўня  
**Новая праграма**

Заменим с'ямы тэле  
**ПЕТЭР (Пецька)**

Выдатны ўспадні фільм  
**Я ВЯРНУСЯ**

Да ведама ўсіх ВУ, тэхнікумаў, рабфакаў і школ

3 матай забеспячэння студэнтаў ВУ, тэхнікумаў, рабфакаў перыядычным друкам на верасень м-ц.  
**прыём падпіскі**  
 на выданні выдавецтва «Звязда» — газеты: «Звязда», «Орка», «Раўданасіс Артояс», журналы: «Большэвік Беларусі», «Работні і калг. Беларусі», «Больш. друк.» працягнуў да 5 верасня.  
 Выдавецтва «Звязда» Белсаюздрук

## НКА ВССР «УЦЭМП» ДЗЯРЖЦЫРК «ПРОФІНТЭРН» тэл. 24-171

Сёння, 30 жніўня. **ГРАНДЫЕЗНАЯ ПРАГРАМА ў 3 аддзяленнях**  
 апошні дзень. Сёння **ЗЛАТАГОРАВА** і яго асістэнтаў ліліпустаў поўнае выкрыццё ілюзіяніста Ныма цудаў!!! Ныма таін!!!

Працяг гастролей **А. А. ДЗІЕНДОРФА** з яго ўзорнай канюшняй чыстакроўных коней Новы паказ дрэсіроўкі.  
 Працяг гастролей артыста маскоўскай эстрады **Н. І. КРЭМІНСКАГА** Новы рэпертуар

## АПОШНЯЯ ГАСТРОЛЬ

Нарвежскія артысты **2 ПАРМАН** Гімнасты на кольцах **2 ЛЮФТ** 2 ЛАСЕН каучук  
 Апошняя гастроль лепшага **ЖАНГЛЁРА ЗАХАРАВА** Труп акабатаў-плечавікоў **8 ВЕНЕДЗІНТАЎ** Каскал сальто-марталіў

Працяг матчаў французскай барацьбы. Прыбылі новыя барцы.

Сёння, 30 жніўня боруцца тры пары:  
 1 пара 2 пара 3 пара  
 2 схватка—тэрмін 40 м. **КАРСАВІН—МЯДЗВЕДЗЕНКА**  
**ГАРДЗЬКЕЎ—ТІГАНЭ** **САФРОНАУ** **ГАЛЪБУРЭНКА**

Барацьбой кіруе арбітр а. КАРНЕВІЛІ  
 Парадны выхад усіх прыбыўшых барцоў у 11 г. веч.  
 Пачатак прадстаўлення ў 8 г. пал. гадз. вечара

## Сёння—ВЯЛІКІ ДЗІЦЯЧЫ РАШІШНІК

Першы раз у наш шчыку ўдзельнічае **Златагораў** са сваімі ліліпунічэ папулярны ілюзіяніст тамі-асістэнтам

Першы раз на раішніку выступае **Дзіендорф А. А.** з яго ўзорнай канюшняй чыстакроўных коней.

Новыя паказы—выдатныя дрэсіроўкі і пры рад ішых нумароў пастаяннай праграмы.

Пачатак у 2 гадзіны дня. Каса адкрыта з 10 гадз. раніцы.

31 жніўня, у 2 гадзіны дня, у антавым зале **Беларускага дзяржаўнага політэхнічнага інстытута**

агульны сход студэнтаў інстытута, якія знаходзяцца ў г. Менску. ПРАФКОМ Яўна абавязкова і без спазнення **КАМІТЭТ ЛКСМБ.**

## Да ведама скончывшых няпоўную сярэдняю школу

Ва ўноўпабудаванай сярэдняй школе № 19 па Лагойскаму тракту № 37

**адкрыт прыём вучняў у 8 клас,** з выкладам на беларускай мове.

Заявы падпісваць да 31 жніўня ўключна у канцэлярыю школы

Загадчык Гарана **КУЗНЯЦОВА.**

## 2 верасня 1935 г. у 12 гадзін

**Днепра-Дзвінскае параходства** ў г. Гомелі (вуліца Арцема, № 17) склікае

## нараду ўсіх грузаадправіцеляў

з мэтай выяўлення грузаў, падлягаючых перавозцы ў настрычніку і лістападзе месяцах.

Просьба прыслаць на гэту нараду адказных прадстаўнікоў гаспадарчых органаў, карыстаючыхся паслугамі воднага транспарту, з падрабязнымі матэрыяламі па перавозках грузаў.

Кіраўніцтва Днепра-Дзвінскага параходства

## ДА ХХІ МІЖНАРОДНАГА ЮНАЦКАГА ДНЯ

трэст зялёнага будаўніцтва

## ПРЫМАЕ ЗАКАЗЫ НА БУКЕТЫ ПРЫМАЕ З ЖЫВЫХ КВЕТАК.

В. Забэсам зварачацца ў садаводства па вул. Карла Маркса, 55, Варашылава, 3 і п'ётнік за выстаўкай.

У п'ётніку, побач з паркам культуры і адпачынку, ёсць **КАСА КВЕТАК** ў вялікім выбары: там-жа продаж іх.

**Цэны значна зніжаны.**

Адрас рэдакцыі і выдавецтва: Менск: Савецкая, 63. Тэлефоны: адказны рэдактар — 21-845; нам. рэдактара — 21-358; адказны сакратар — 23955; аддзелы: партыйны, культурны, замежнай інфармацыі — 22-412, сельскагаспадарчы, прамавы, месевых кампаній і мясцовай інфармацыі — 21-846, пісем рабочых і калгаснікаў і работы з рабочымі — 21-389; загадчык выдання «Звязда», прыём аб'яў — 21-360; бухгалтэрыя — 21-885.